

## Кароткія звесткі пра жыццё і творчасць М.Багдановіча

1-ы вучань: Нарадзіўся Максім Багдановіч 9 снежня 1891 года ў Мінску. У гэты час бацька будучага паэта Адам Ягоравіч працаваў загадчыкам і настаўнікам Мінскага гарадскога пачатковага вучылішча. Маці Марыя Апанасанаўна атрымала добрую адукацыю, іграла на фартэпіяна, шмат чытала. У кватэры пры вучылішчы і нарадзіўся Максім (цяпер гэта вуліца Багдановіча, 25).



2-і вучань: У чэрвені 1892 г. сям'я пераязджае ў Гародню (Гродна). У кастрычніку 1896 г. памерла маці. Было ёй толькі 27. Следам за маці памерла і сястра. Усяго пяць гадоў споўнілася маленькаму Максіму, калі ён застаўся без самага блізкага чалавека.



1-ы вучань: Смерць маці стала для будучага паэта душэўнай драмай, якая прайшла праз усё яго жыццё. А наперадзе чакала развітанне з Радзімай. У лістападзе 1896-га Багдановічы назаўсёды пакідаюць Беларусь. Для догляду за дзецьмі бацька Максіма запрасіў з Адэсы сваю малодшую сястру Марылю і пераехаў з сям'ёй у Ніжні Ноўгарад, а потым – у Яраслаўль.



2-і вучань: У 1902 г. Максім паступіў у Ніжагародскую мужчынскую гімназію. Беларускую мову Максім вывучаў па слоўніку. 6 ліпеня 1907 г. упершыню ў друку ("Наша Ніва", № 24) з'яўляецца алегарычнае апавяданне "Музыка" М.Багдановіча. 1908 г. Сям'я пераязджае ў Яраслаўль. Максім пераводзіцца ў 6-ы клас Яраслаўскай гімназіі. Здольнага юнака адразу заўважылі. Ён займаўся ў літаратурным гуртку. Моцным ударам для Максіма стала смерць старэйшага брата, які памёр вясной 1909 г. ад сухотаў. Пасля смерці Вадзіма і стаў актыўна развівацца працэс захворвання на сухоты і ў паэта.

## Максім Багдановіч



У 1902 г. Максім Багдановіч паступіў у Ніжагародскую мужчынскую гімназію. Там ён паслябраваў з выкладчыкам гісторыі А. К. Кабанавым.

Максім Багдановіч (злева) сярод выкладчыкаў гімназіі ў Ніжагародскай мужчынскай гімназіі

1-ы вучань: 1911 год. Бацька раіў паехаць у Крым, але Максіма цягнула на Беларусь. У рэдакцыі "Нашай Нівы" Максіма сустрэлі гасцінна. Тут ён пазнаёміўся з братамі Іванам і Антонам Луцкевічамі, Вацлавам Ластоўскім, Браніславам Эпімахам-Шыпілам. Максім марыў вучыцца на філалагічным факультэце Пецярбургскага ўніверсітэта. Ён меў запрашэнне акадэміка Шахматава. Аднак у Пецярбург Максім не паехаў, а, як на тым настойваў бацька, паступіў у Яраслаўскі юрыдычны ліцэй.

## Максім Багдановіч

1911 год у жыцці Максіма Багдановіча.  
Знаёмства з выдатнымі дзеячамі Беларусі.





Антон Луцкевіч     
 Вацлав Ластоўскі     
 Браніслаў Эпімах-Шыпіла

2-і вучань: 3 першай публікацыі ў "Нашай Ніве" Максім Багдановіч нястомна шчыраваў на ніве беларускай паэзіі. Але нялёгка прабіваўся ён на старонкі беларускага друку, нялёгкім быў шлях і да першага зборніка. 1916 г. Заканчвалася вучоба ў Яраслаўскім юрыдычным ліцэі. На жаль, здароўе Максіма Багдановіча пагаршалася. Паэт, разумеючы гэта, настойліва працуе: думкі і пачуцці прасіліся на паперу. Сябры сабралі грошы, адправілі Максіма на лячэнне ў Крым.

## Максім Багдановіч

1911 год у жыцці Максіма Багдановіча.



Да 1910 года аўтарытэт Багдановіча як знаўцы Беларусі, яе гісторыі, культуры, мастацтва і этнаграфіі ўжо настолькі ўсталяваўся, што яго запрашаюць на філалагічны факультэт у Пецярбургскі ўніверсітэт паступіць на беларускаму»

Пецярбургскі ўніверсітэт

Яраслаўскі юрыдычны ліцэй



1-ы вучань: Май ужо быў у самым разгары, а яму рабілася ўсё горш і горш. Нягледзячы на цяжкі стан здароўя, не кідаў працы над складаннем беларускага буквара, ні на хвіліну не забываўся пра Беларусь. Максім Багдановіч браў у рукі "Вянок", перачытваў, правіў асобныя раздзелы.

## Максім Багдановіч



Вокладка «Вянка».  
Вільня, 1913

2-і вучань: Апошнім, што напісаў паэт на вокладцы свайго паэтычнага зборніка, было:

У краіне светлай, дзе я ўміраю,  
У белым доме ля сіняй бухты,  
Я не самотны, я кнігу маю  
З друкарні пана Марціна Кухты.

## Максім Багдановіч



У краіне светлай, дзе я ўміраю,  
У белым доме ля сіняй бухты,  
Я не самотны, я кнігу маю  
З друкарні пана Марціна Кухты.

1-ы вучань: 25 мая 1917 г. ноччу памёр Максім Багдановіч. Пахавалі паэта ў Ялце на могілках, што знаходзіліся ў гарах, над горадам.

## Максім Багдановіч



Ноччу 25 мая 1917 г.  
Максім Багдановіч  
памёр.